

Тая-ж тэма, што і ў вершы М. Багдановіча. Апрача таго, тут мы бачым: а) падабенства ў паасобных вобразах — у Салагуба „Среди колосьев ржи, везде встречаем неизбежно ревнивые межы“; у Багдановіча: „Глядзі, у просторах за сялом, мяжамі падзелены на нівах каласы“; б) абодва вершы напісаны ў звароткавай форме, з аналёгічным зачынам: „Зачем, скажи...“, „Кінь вокам...“; в) і там і тут слова „мяжы“ паўтараюца ў рыфме; г) найбольш-жа кідаецца ў вочы, што і ў вершы Салагуба, як у М. Багдановіча, слова „межы“ ўжыта з націскам на апошнім складзе, хоць у расейскай літаратурнай мове, як і ў беларускай, звычайна ставіцца націск у гэтым слове на першым складзе. На падставе ўсяго гэтага, мне здаецца, можна зрабіць вывад, што верш М. Багдановіча „Мяжы“ зъяўляеца ў сваёй аснове перайманьнем паданага вышэй вершу Ф. Салагуба, хоць гэта тэма ў беларускага поэта і больш разьвіта.

Ул. Чаржынскі.

**Працы Алёны Курыловай у галіне дыялектолёгіі і гісторыі беларускай і ўкраінскай мовы. Фонетичні та деякі морфологічні особливости говірки села Харобричів давніше Городнянського повіту, тепер Сновської округі на Чорнігівщині.** (Всеукраінська Академія Наук, Збірник істор.-філолог. відділу № 21), Київ 1924, 111 стар. літагр.

У сваёй кніжцы А. Курыла дае падрабязнае і дакладнае апісанье гукаў паўднёвабеларускай гутаркі сяла Харобрычаў; морфолёгічныя асаблівасці гэтай гутаркі яна пералічвае вельмі коратка і схэматычна. Курыла жыла ў Харобрычах у сялянскай сям'і ўсяго 17 дзён, на працягу якіх мела магчымасць вывучыць амаль ува ўсіх драбніцах вымаўленыне тых асоб, з якімі размаўляла і ад якіх запісвала, апрача размоваў і паасобных слоў, таксама і розны фольклёрны матар'ял. Даная, якія сабрала К. за гэты час, да некаторай меры аднабокія, бо ўсе асобы, гутарку якіх наглядала К., былі жанчыны, але яны рознастайны з іншых бакоў: жанчыны, з якімі размаўляла К., належалі да розных пакаленняў і мелі розную ступень пісьменнасці; менавіта, пяць жанчын, 20-х, 42-х, 50-ці, 55-ці і 67 гадоў, былі няпісьменныя, адна — 25 гадоў — на скончыла пачатковую школу, у якой прабыла ўсяго 2 гады, і адна — 14-ці гадоў скончыла дзвёхклясавую школу. Гэтая розніца ў гадох і ступені пісьменнасці дазваляе меркаваць аб эволюцыі гутаркі і аб уплыве на гутарку з боку школы і пісьменнасці. Апрача таго, К. магла наглядаць і розніцу паміж вымаўленынем размоўным, апавядальным і съпейўным. У кніжцы паказваюца як розніцы ў вымаўленыні кожнай асобы, так і розніцы паміж вымаўленынем размоўным і съпейўным.

Як ужо сказана вышэй, апісанье гукаў Харобарской гутаркі вельмі падрабязнае і дакладнае. Больш падрабязна К. апісвае паасобныя гукі, менш падрабязна злучэнныя гукаў і зусім ня кажа аб гістарычным пахаджэнні гукаў Харобарской гутаркі.

Харобарская гутарка наогул тыповая паўдзённа-беларуская. Назаву некаторыя больш харектэрныя рысы гэтай гутаркі.

А. Рысы агульна-беларускія.

1. *Аканьне.* Адпаведна старым *a*, *o*, *ъ*, *e*, *ъ*, *ь* Харобарская гаворка мае ўва ўсіх ненаціскных складох пасъля цвёрдых зычных *a*, пасъля мяккіх і паўмяккіх *а* або *e*; апошніе радзей, але ў тых самых фонетычных умовах і тых самых словах, у якіх і *а* і залежыць выключна ад фразных умоў. Ненаціскное *о* зъяўляеца толькі пры съпяваньні на канцы слоў выключна ў канчатку роднага склону адз. ліку пры мужч. роду прыметнікаў, напр. *мілаго*; ненаціскное *іэ* і *уо* і пры съпяваньні і ў размовах, але толькі ў некаторых склонавых канчатках: *іэ* ў канчатку р. скл. адз. л. жан. р. прыметпікаў: *новаіэ*, а *уо* ў канчатках mestn. скл. адз. л. усіх радоў прыметнікаў: *чыстуом*, *біэлуой* Ненаціскное *a*, радзей ненаціскное *а* або *e* гучаць выразней, мацней і даўжэй перад націскным складам з вузкімі галоснымі *i*, *ы*, *у*, *уо*, *іэ*; паводле сваёй даўжыні такое *a*, а часам і *а* або *e* гучыць даўжэй за наступныя націскныя *i*, *ы*, *у*, *уо*, *іэ*; у тым самым складзе, але перад складам з націскнымі шырокімі галоснымі *a*, *o*, *e* пераднаціскная галосныя гучаць прыблізна таксама, як і ў іншых ненаціскных складоў. Гэтую асаблівасць Харобарскага аканья К. у другім сваім артыкуле: „До питання про умовы рэвітку дисімілятивнага акання“ (гл. ніжэй) разглядае, як аканьне дысыміляцыйнае. Запраўды, вымаўленыне ненаціскнога *a* пасъля цвёрдых у Харобарской гутарцы, як яго апісвае К., амаль тое самае, якое я наглядаў у дысыміляцыйна акаючых гутарках Барысаўшчыны, прычым розныя адцененні гэтага галоснага залежаць ад тых самых умоў, палажэннія перад націскным складам з вузкімі галоснымі з аднаго боку і палажэннія перад націскным складам з шырокімі галоснымі і ў іншых ненаціскных складоў з другога боку. Але вымаўленыне ненаціскных галосных пасъля мяккіх зычных у Харобарской гутарцы зусім іншае, чымся ў гутарках Барысаўшчыны, або іншых гутарках з дысыміляцыйным аканнем і яканьнем: тут галосны гук перад націскным складам з галоснымі *a*, *o*, *e*, а таксама

і ў іншых ненацісных складох — той самы, як і ў складзе перад націсным складам з вузкімі галоснымі, толькі менш моцны і выразны (трохі рэдукаваны) і больш кароткі, тады як у гутарках з дысыміляцыйным яканьнем у складзе перад націсным складам з вузкімі галоснымі і пасъля мяккіх гучыць моцнае *a*, а ў іншых выпадках — галосныя тыпу *e* або *i*.

Харобарскае аканьне К. разглядае і ў другім сваім артыкуле: „Да питання про умовы рэвітку дисімілятивного акання“.

2. *Слабасьць і адкрытасьць нескладавага і паміж галоснымі*. К. зазначае, што такое *i* (*й*) паміж галоснымі перад *a* або *ä* і перад у гучыць вельмі слаба і адкрыта, а перад *a* нават набліжаецца да нескладавага *e*. Гэткае вымаўленыне можа лічыць агульна-беларускім, якое яскрава адрознівае беларускую мову ад суседніх вялікарускіх і ўкраінскіх гутарак.

3. *Дзеканьне*. Запраўднага дзеканьня К. ў Харобарской гутарцы не знайшла, але зазначыла, што зычныя, якія адпавядаюць зычным *dz* і *ts* мяккім беларускай літаратурнай мовы, набліжаюцца да паляталізаваных афрыкат *dz* і *ts* і адрозніваюцца ад мяккіх *d* і *t* украінскай мовы. Яна азначае гэтая зычныя як першую, змычную частку мяккіх афрыкат *dz* і *ts* бяз іх фрыкатыўнай часткі.

6. *Адсутнасьць этымолёгічнай розніцы паміж р цвёрдым і мяккім*. Зычны гук *r* у Харобарской гутарцы належыць да зычных, у якіх цвёрдае, паўмяккае або мяккае вымаўленыне цалком залежыць ад хараектара наступных галосных, як будзе паказана ніжэй.

#### Б. *Паўднёва-беларускія рысы*.

5. „*Дыфтонгі*“. Дыфтонгі у Харобарской гутарцы зьяўляюцца з старога *ъ* і ў новых зачынёных складох з старых *o* і *e* ў тых самых умовах, як і ў палескіх гутарках, толькі пад націскам, а пасъля націскаў выключна у склонавых канчатках (гл. вышэй, аб аканьні). Паводле апісаньня К. гэтая дыфтонгі наогул адноўлькавы з дыфтонгамі палескіх гутарак, якія апісаны ў артыкуле Ганцова аб палескіх дыфтонгах. Цікава адзначыць, што пры працяжным вымаўленыні гэтых дыфтонгаў, асабліва пры съпяваньні, яны могуць раскладацьціся на двухскладовыя злучэнья *у o*, *i e*. Гэтая асаблівасьць харобарскіх дыфтонгаў напамінае лёс агульна-славянскага *ъ* у сербахарвацкай мове, дзе гэты зычны ў выпадку даўжыні таксама раскладаецца на двухскладове злучэнья *ије*; такі самы расклад галоснага пры съпяваньні маецца ў песнях, якія з запісаў у Шацкім павеце б. Тамбоўскай губ., дзе ёсьць напр. такія выпадкі, як „на *піјаске*“ (=на пяске).

6. *Захаваньне звонкіх зычных у канцы слов і перад глухімі зычнымі*.

7. *Назоўны склон мужч. р. прыметнікаў на — ы, — i*.

8. *I-ая ас. мн. л. дзеясловаў на — ом: нясом і інш.* (побач „*нясём*“).

Апрача таго, цікавая систэма зычных. Зычныя паводле цвёрдасьці і мяккасьці падзяляюцца на наступныя групы (гэтага падзелу ў кніжцы К. няма, але тое, што гаворыць К. аб цвёрдасьці і мяккасьці зычных, дазваляе такі падзел рабіць): а) зычныя чотавыя паводле цвёрдасьці і мяккасьці, г. зн. існуючыя ў двох этымолёгічна розных варыянтах, цвёрдым і мяккім; гэта: *л, н, з, с*; б) зычныя толькі цвёрдыя; гэта *đ* і *m*; в) зычныя толькі мяккія; гэта — мяккія зубныя, адпавядаючыя беларускім літаратурным *dz* і *ts* мяккім, а таксама і зычны *j*, *g*) зычныя якія прыпадабляюцца паводле цвёрдасьці і мяккасьці наступным гукам, а ў канцы слов вымаўляюцца заўсёды цвёрда; гэтыя зычныя можна падзяліць на дзве групы: аа) *ц, dz* і *шыпачыя* і бб) *r, g, k, x* і губныя. Зычныя ў групах *a, b, v* цвёрды або мяккі ў тых самых умовах, як і ў літаратурнай беларускай мове. З зычных, належачых да групы *g*, *шыпачыя* *dz* і *ts* па большасьці гучыць цвёрда, замест старога *i* пасъля *ix*, як і ў літаратурнай беларускай мове, заўсёды *ы*, але перад *ä* і *e* яны могуць прыпадабляцца паводле мяккасьці наступным галосным; што датычыцца да астатніх зычных групы *g*, то яны заўсёды паўмяккія перад *e* і *ä* і мабыць мяккія перад *i, ie, ii*<sup>1</sup>); старое *ы* пасъля іх зъмянілася на *i* (напр. *mi, vi, вілячыть, panī, дабрі вечар*=мы, вы, вылячыць, папы, добры вечар і інш.); замест злучэньяў такіх зычных з ненацісным *ä* могуць зьяўляцца і злучэныні *ix* з *a*, прычым зычныя робяцца цвёрдымі (прыкл. *pararīuna*=перарыўна). Старая злучэныні мяккіх губных і мяккога *r* з галоснымі *a, o, u* зъмяніліся на злучэныні мяккіх губных і паўмяккага *r*<sup>1</sup>) з *ia, io (йуо), ii (йу)* (прыкл.: мъяса, пять, ряд, пріўюоз і інш.), але замест *rъя, rъю* — і інш. часта вымаў-

<sup>1)</sup> К. ў запісах не адзначае мяккасьці (ані паўмяккасьці) *r* і губных перад *i, ie, ii*, *й* і ў пачатку свайго артыкулу (ст. 9) кажа, што гэтыя зычныя могуць быць толькі цвёрдымі або паўмяккімі, але на ст. 63 К. піша, што перад *i* і *й* у ненацісных складох губныя „підігнані мірою палаталізаціі під голосовій“, а ў націсных складох іх паляталізацыя нават і „злегка переходит палаталізацію наступнага голосовага“; *r* таксама (стр. 64-65) „підігній під наступній голосовій“, але перад *й* „учуваецца нижшій власній звук *r*, ніж перед *i* та *ъ*“ (іэ).

ляеща *ра*, *ру* і інш.: *бурак*, *напяруод* і г. д.; у 1-й ас. адз. л. дзеясловаў заўсёды — *ру*: *згару*, *атвару*.

Да апісаньня гутаркі прыложены ўзоры мовы: урыўкі размоў, прозвішчы і інш. на 14 старонках ў вельмі дакладнай фонэтычнай транскрыпцыі лацінскім альфабэтам.

II. *До питання про умови розвитку дисимілятивного акання*. — Записки Української Академії Наук, кн. XVI, 1928, стар. 48—72.

У сваім артыкуле К. выкладае папершае гісторию пытаньня аб пачатку дысыміляцыйнага акання, пачынаючы з артыкулу Шахматава „Звуковыя особенности Ельнинскихъ и Мосальскихъ говоровъ“ 1896 г.; паміж іншым яна датыкаеца і маіх поглядаў, якія я выказаў у сваёй кнізе „Дыялектологіческія Разысканія“, але на жаль ёй застаўся неувядомым мой бібліографічны артыкул „Общее и славянское языковедение“ ў часопісу „Журнословенски Филолог“; кн. V, 1925—1926 г., дзе я адмаўляюся ад сваёй думкі аб залежнасці першапачатковага акання ад старых квантытатыўных сужносцін паміж націскнымі галоснымі. Далей К. дае харектарыстыку акання с. Харобрычаў, прычым наогул паўтарае ту ю харектарыстыку, якая ўжо была дадзена ў яе кніжцы „Фонетичні та деякі морфолёгічні особлівости“ і г. д., падкрэсліваючы ў гэтым аканні яго дысыміляцыйнасць, якая выражаетца ў тым, што пераднаціскное *a* перад складам з шырокімі галоснымі *a*, *o*, *e* гучыць некалькі вужэй, чымся перад складам з вузкімі галоснымі *i*, *u*, *ī*, *uo*. Лічачы, што ў Харобарской гутарцы дысыміляцыйнае аканне зъяўляецца ў яго першайстым відзе, К. пробуе выясняць яго паходжэнне; дысыміляцыйнае аканне іншых беларускіх і паўднёвавялікарускіх гутарак К., як відаць, разглядае, як рэзультат далейшай эволюцыі акання Харобарскага тыпу.

Яна ўяўляе сабе паходжэнне Харобарскага акання так. Тэндэнцыя да эксыпіраторнага выдзялення націскнога складу выклікала з аднаго боку ўзмацненне артыкуляцыі націскнога складу: зычныя або лябіовэлярызаваліся або мацней паляталізаваліся, а галосныя набылі напруджанае, значыцца, больш вузкае адцененне; з другога боку тая-ж тэндэнцыя выклікала рэдукцыю ненаціскных шырокіх галосных *a*, *o*, *e*; рэдукуючыся, яны набылі больш шырокі ненапруджаны харектар і імкнуліся наблізіць сваю артыкуляцыю да спакойнага ўкладу моўных органаў. Такім чынам утварылася процілегласць: перавага вузкіх галосных у націскнога складох і шырокіх у ненаціскных. Чым вужэй былі націскныя галосныя, tym больш вымагалася для іх вымаўлення эксыпіраторнай сілы, і tym шырэй і даўжэй мусіў быць галосны гук пераднаціскнога складу, бо для таго, каб перайсьці да становішча „напруженої вузької артикуляцыі“, неабходна было „як найдовше перебування мовных органів у набліженому до стані спокою укладі“. Такім чынам, паводле меркаванья К., даўжыня пераднаціскнога *a* перад складам з націскнімі вузкімі галоснымі залежыць ад вузкасці націскнога галоснага. Урэшце, узмацненне націскнога складу выклікала і ўзмацненне пераднаціскнога складу, бо „експіраторна течія починалася вже в переднаголошенному складу“ з тae прычыны, што „більша сила наголошеннего складу вимагае більшої сили ў переднаголошеннего“.

Ня ўсё ў гэтай схеме, выкладзенай толькі ў агульных рысах, досьць ясна. Паводле думкі К., чым вужэй націскны галосны, tym больш вымагаеца ад моўных органаў пераўываньня ў стане спакою, а такім станам спакою і зъяўляеца артыкуляцыя моўных органаў пры вымаўленні галоснага *a*. Але на старонцы 68, каб вытлумачыць, што яна разумее пад укладам у стане спакою, К. прыводзіць цытату з Веппі, у якой гаворыцца аб „розусі ѿбоjetnej“, г. зн. абы так званай артыкуляцыйнай базе. Гэтая артыкуляцыйная база або „розусі ѿбоjetna“ для Харобарской гутаркі ляжыць вышэй, чымся палажэнне языка для вымаўлення выразнага *a*, і адпавядае палажэнню языка пры вымаўленні таго *a*, якое зъяўляеца ў Харобарской гутарцы перад складам з шырокімі галоснымі і паводле паказаньня К., гучыць вужэй, чымся выразнае *a*. Няясна, ці ўтоесамляе К. артыкуляцыйную базу або „розусі ѿбоjetnā“ з „станам спакою“ альбо разумее пад апошнім назвай нешта іншае. У першым выпадку тлумачэнне, якое дае К., траціць усякую даводную сілу. Некаторая супярэчнасць ёсьць паміж сцвярджэннем К., што вужэйшы галосны вымагае мацнейшай эксыпірацыі, і яе ўвагай, што ў Харобарской гутарцы пераднаціскны склад з вельмі шырокім *a* мацней, чымся пераднаціскны склад з менш шырокім *a*.

Яшчэ менш выстарчае гіпотэза К. для аб'ясnenення звычайных тыпаў дысыміляцыйнага акання, дзе нельга гаварыць абы працілегласці паміж вузасцю націскных і шырокасцю ненаціскных галосных, бо ў націскнога складох *a* вымаўляеца шырокі, побач з вузкім *o*, якое вядома толькі некаторым гутаркам, ёсьць і націскное *o* шырокое, націскное *e* вымаўляеца часцей шырокі, чымся вузка, а ў ненаціскнога складох, апрача першага пераднаціскнога, пераважаюць галосныя блізкія да *ы* і *i*, дзе лябіовэлярызация і паляталізацыя зычных у націскнога складох ня больш, чымся ў ненаціскных, і дзе з павялічэннем рэдукцыі галосных павялічваеца іх блізасць да *i* і *ы*.

III. *До характеристики і процесу монофтонгізації чернігіўскіх дифтонгічных звуків*. — Україна 1925, кн. 5, стар. 14—37.

У гэтым артыкуле К. апісвае дыфтонгічныя гукі на месцы старых *o* і *e* ў новых зачыненых складох і на месцы старога *ъ*, а таксама і тыя монофтонгі, якія іх замяшчаюць, у тых гутарках Чарнігаўшчыны як окаючых, гэтак і акаючых, з якімі яна пазнаёмілася асабісту ў часе сваіх дыялектолёгічных паездак у 1923 г.; разам з тым яна робіць спробу выясняніць, пры якіх умовах і ў якой паступовасці дыфтонгічныя гукі ў гэтых гутарках монофтонгізуюцца. Аб дыфтонгічных гуках у адной з гэтих гутарак, менавіта, у гутарцы сяла Харобрычаў, К. ужо падала падрабязныя ведамкі, раней у кніжцы „Фонетичні та деякі морфологічні особливости“ і г. д. (гл. вышэй) і тутака толькі іх паўтарае.

Дыфтонгічныя гукі, якія чула К. на месцы старога *o* і старога *e* перад цвёрдымі ў новых зачыненых складох у Чарнігаўскіх гутарках, не аднастайныя; лацінскімі літарамі іх можна азначыць праз *io*, *йо*, *йэ*, *йо йэ*, *iu*, *йе*, *йи* і г. д.<sup>1)</sup>; паводле пачуцьця К. усе гэтыя гукі „падучыя“, г. зн. маюць або саступную інтонацыю, або ўбывающую к канцу экспрацыйную сілу. Этымалёгічна разныя варыянты гэтых дыфтонгічных гукаў паміж сабой ня розніца і могуць сустракацца ў тым-же самым слове ў мове адной асобы. Монофтонгі, якія зъяўляюцца на месцы гэтых дыфтонгаў, таксама разныя (у лацінскай транскрыпцыі — *u*, *ü*, *ö*, *у*, *і* і інш.<sup>1)</sup>).

Дыфтонгічны гук з старога *e* ў новых зачыненых складох перад мяккімі і з старога *ъ* гучыць усюды, як *ie* з больш шырокімі або вузкімі адценнямі *e* або як *ii* з шырокай другой часткай, пры монофтонгізацыі ён пераходзіць у *i*.

У тых гутарках, дзе дыфтонгічныя гукі яшчэ захоўваюцца, але могуць замяняцца монофтонгамі, этымалёгічнай розніцы паміж імі няма, і тая-ж самая асoba ў тым-же слове можа адзін раз вымавіць дыфтонгічны гук, другі раз монофтонг, залежна ад тэмпу і іншых фразных умоў. Даныя, якія сабрала К., пэўна паказваюць на моўную эволюцыю ў напрамку да выпінаныя дыфтонгічных гукаў монофтонгамі. Ёсьць справы, што, напр., у Сосніцы 35 гадоў таму назад монофтонгаў на месцы дыфтонгічных гукаў яшчэ ня было; цяпер там дыфтонгічныя гукі адсутнічаюць; у некаторых вёсках цяпер дыфтонгічныя гукі захоўваюцца толькі ў старых або пры съпяваньні.

Паводле нагляданыя К., монофтонгізацыя дыфтонгічных гукаў адбываецца коштам паслаблення і скарачэння другой часткі дыфтонгічнага гуку; такі монофтонг, паходзячы з дыфтонга, па большасці карацей, чымся дыфтонгічны гук (у іх адносінах да ненаціскных гукаў), якраз на гэтую другую частку, г. зн. такі монофтонг прыблізна роўны паводле даўжыні першай частцы дыфтонгічнага гуку. Наогул, мова захоўваючая дыфтонгі, адзначаеца больш павольным тэмпам; ня толькі дыфтонгічныя гукі, але і ўсе націскныя галосныя парадаўнаўча з ненаціскнымі даўжэй, чымся ў мове, якая ўжо замяняла дыфтонті монофтонгамі.

Гэта дае падставу К. зрабіць вывад, што монофтонгізацыя дыфтонгаў выклікана больш скорым тэмпам жыцця, злучаным з ускладненнем жыццёвых умоў.

Пры ацэнцы вывадаў К. аб ходзе процэсу монофтонгізацыі дыфтонгаў трэба мець на ўвазе, што з усіх вёсак, даследжаных К., беларуская гутарка толькі ў адной — у Харобрычах, з астатніх вёсак прыблізна ў палове гутарка чиста палеская і ў палове — пераходная, акаючая, але з цвёрдымі зубнымі перад *e* і перад старым *i*. Такім чынам менш заходнюю артыкуляцыю дыфтонгаў, чымся ў Харобарской гаворцы, г. зн. дыфтонгічныя гукі тыпу *йо*, *йэ*, *йе*, *йи* і пад., а таксама і замена іх монофтонгамі *у*, *ю*, *и*, К. наглядала толькі ў палескіх украінскіх, або пераходных гутарках; невядома, ці ёсьць такое вымаўленыне ў запраўных паўднёва-беларускіх гутарках, і ці сустракаеца ў апошніх монофтонгізацыя дыфтонгічнага гуку шляхам скарачэння і паслаблення другой часткі дыфтонгічнага гуку, апрача некаторых позыций: у паўднёва-беларускай гутарцы с. Харобрычаў монофтонгізацыя такога тыпу магчыма толькі ў канцовым складзе слова перад *у* і перад *м*, а на поўначы палосы дыфтонгічных гутарак зънішчэнне дыфтонгаў ідзе зусім іншым шляхам, менавіта шляхам іх замены галоснымі *о* і *e*.

*IV. Матеріали до украінської дыялектології та фольклористики.* (Історично-філологічний відділ Всеукраінської Академії Наук, Збірник, № 85). У Київі—1918, 135 стар.

Кніга зъмяшчае фольклёрны (песьни, казкі і пад.) і лексычны матар'ял у дакладнай фонетычнай транскрыпцыі ўкраінскім альфабетам, сабраны К. у часе яе дыялектолёгічных экспурсій па Украіне. Сярод гэтага матар'ялу ёсьць дзве прыказкі і слоўнік, прыблізна 5000 слоў, якія запісаны ў Чарнігаўшчыне ў паласе пераходных палескіх, у большасці акаючых гаворак. Астатні матар'ял запісаны ў раёне паўднёва-ўкраінскіх гаворак.

Рэферат аб найбуйнейшай працы Курылавай у галіне гісторыі ўкраінскай і беларускай мовы, „*Спроба поясніти процес зміни о, е в новых закрытых складах в південній групі украінскіх говорів*“, адкладаю да наступнага тому „Запісак“.

М. Дурнаво.

<sup>1)</sup> Я замяняю транскрыпцыю К. тою, якая звычайна ўжываецца славістамі.